

УДК 811.161.3

Н.У. Чайка, праф. кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі,  
д-р філал. навук, праф. (БДПУ, г. Мінск)

## КАМУНІКАТЫЎНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ ВАРЫЯТЫЎНЫХ СІНТАКСІЧНЫХ СТРУКТУР У БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

Інтэнсіўнае развіццё моў свету спрыяе станаўленню сучасных тэндэнций – актуалізацыі пэўнай інфармацыі, эканоміі моўных сродкаў і тэндэнций да аналітызму. Названыя фактары абумоўляюць пашырэнне камунікатыўнага патэнцыялу сінтаксічных дэрыватаў – канструкцый няпоўных, эліптычных, вытворных, рэдукаваных, парцэляваных і сегментаваных, а таксама з імпліцытнай семантыкай. Пераразмеркаванне сінтаксічных сувязей і адносін і нейтралізацыя першаснай прэдыкацыі спрыяе скрачэнню памераў выказвання – яны набываюць фрагментарны характар, утвараеца другасная прэдыкацыя, заснаваная на кантэкстуальнай абумоўленасці і семантычнай імплікацыі.

Камунікатыўны патэнцыял сінтаксічных адзінак даследаваўся на аснове метадалагічных прынцыпаў розных сінтаксічных школ і напрамкаў: структурна-семантычнага (Дж. Арма, А. В. Грудзева, Т. Д. Шабанава [1–3]), тыпалагічнага (К. Карлсан, П. А. Лекант, Г. А. Золатава [4–6]), функцыянальнага (З. Выхадзілава, Т. А. Коласава, Б. Хаўнспергер, А. Унішэўска [7–10]). Пры гэтым камунікатыўны патэнцыял сінтаксічных дэрыватаў у беларускай мове не даследаваўся. Таму галоўнай задачай нашага даследавання з'яўляецца выяўленне ўзоруно рэпрэзентацыі камунікатыўнага патэнцыялу і асноўных адзінак.

Камунікатыўны патэнцыял сінтаксічных адзінак абумоўлены тэндэнцыяй да эканамічнасці выказвання, якая выступае фундаментальным законам развіцця мовы і істотна змяняе яе сінтаксічнае ablічча. Функцыя эканоміі моўных сродкаў прадуцыруе вялікую колькасць сінтаксічных канструкцый, сярод якіх выдзяляюцца *няпоўныя і эліптычныя*.

Сінтаксічная *непаўната* абумоўлена тэндэнцыяй мастацкіх і публістычных тэкстаў да дыялагічнасці, стварэння эффекта адваротнай сувязі, рэалізацыі экспрэсіўнага патэнцыялу сінтаксічных адзінак. На сённяшні дзень рэпрэзентатыўнымі фактарамі эканамічнасці выказвання выступаюць пропуск і замяшчэнне. Сінтаксічная непаўната базіруеца пераважна на дзвюх аперацыях – пропуску і замяшчэнні. Пропускацца ў няпоўных канструкцыях можа любы кампанент – суб'ектнага або прэдыкатнага тыпу: Ганна. *Бубні*

*не шта сам сабе... Маліўся, ці што? Васіль. Размаўляў... з Сонцам...* (А. Дудараў). Узнаўляюцца апушчаныя кампаненты з кантэксту ці з дапамогай моўнай сітуацыі: Вера (*паказваючы на Тулягу, які ўвайшоў*). *А вось яшчэ адзін шаноўны далакоп. Што з вамі, Мікіта Сымонавіч?* *Чым вы так усхваляваны?* (К. Крапіва).

Сінтаксічная непаўната і эліпсіс падразуміваюць пропуск аднаго ці больш структурных кампанентаў: *У души, як Божы знак, // – Хата... Канюшына... Жытка... // Бульба... Бусел... Шпак... // Мроя... Хлопец закаханы...// Цемра... Шлях дамоў...* (Л. Дайнека), якія выконваюць функцыю канстатываў. Кантэкстуальнае папаўненне пропуску робіць магчымым акцэнтаваць пэўныя семантычныя кампаненты – суб'ект або аб'ект з дапамогай далучэння: Бабуля. *Усё хоча жыць, дзіцятка. I сонца ў небе, i дуб у полі, i казурка ў жыце.* *Асом – таксама... Хай бы i жыў, толькі нам не шкодзіў* (Г. Каржанеўская), або ў структуры дыялагічнага адзінства:

*Купалка. Хіба бацькі не расказваюць табе казак, паданняў?*

*Хлопчык. Расказваюць.*

*Купалка. Пра каго?*

*Хлопчык. Пра Бураціна, пра Снежную каралеву, пра Дзюймовачку...*

*Купалка (расчаравана.) A-a-a... Пра мяне, значыць, забыліся.*

*Хлопчык. Бабуля штось казала. Пачакай, я ўспомню* (Г. Каржанеўская).

Камунікатыўныя функцыі няпоўных канструкций могуць рэалізавацца ў структуры двухсастаўнага сказа: *Бусько. Ты, Хведзька, Хведар Паўлавіч, будзеши намі кіраваць, а мы – другімі!.. Пад тваім кіраўніцтвам. Будзем выконваць тваю жалезнью волю і ўказанні* (А. Макаёнак), аднасастаўнага: *Незнаёная жанчына. (Падыходзіць да кабінета і намерваеца пастукаць. Дзверы адчыняюцца і высоўваеца Гарлахвацкі.)* *Можна, таварыш дырэктар?* У вас, казалі, для машыністкі работа ёсць? (К. Крапіва) і складанага: *Маладзік у нябёсах блукае бязмежных, // A на вуліцах – ноч... мітульга... // I ля бліжняй да нас трансфарматарнай вежы // Электрычных праменняў дуга* (Ю. Таўбін).

Рэалізацыя функцыі канстататыўнай фактаў ажыццяўляеца пры ўмове нязменнага харектару сінтаксічных сувязей і адносін, што ўласцівы зыходнай мадэлі. Пры прупуску галоўных членau сказа паміж матэрыйяльна выражаным і апушчаным членам сказа захоўваюцца прэдыкатыўныя адносіны: *Жывіца то радаваўся, то гаварыў. Убачыў патаптанае жыста, падбег туды, паходзіў...: – Ай-ой, колькі жыста здрасавана!* (І. Мележ). Матэрыйяльна выражаныя

даданыя члены сказа ўказваюць на розныя віды падпараткавальнай сінтаксічнай сувязі, а значыць на дзеяслоўнае кіраванне імі: *Тroe маix сяброў ідуць па белай неруши, і ланцужскі іх слядоў абрываюца. Спачатку за адным, потым за другім, потым за трэцім* (У. Арлоў).

Рэплікі-канстатывы не ўтвараюць асобнага структурнага тыпу, а ўваходзяць у агульную парадыгму сказа разам з іншымі структурна-сінтаксічнымі мадыфікацыямі. Пропуск члена можа назірацца ў структуры простага двухсастаўнага сказа: *Кольшаў стаіць ззаду вежы, трymаючи ў руцэ аўтамат. Каля яго некалькі аўтаматчыкаў* (І. Мележ), аднасатаўнага: *Завушніцы, пэрлы на іх зіхацяць, такія, як болей ні ў кога, так ў Палацку ўмеюць красу вырабляць майстры рамяства залатога* (Л. Генюш) і складанага: *Было неба то сіняе, то ружовае, // А пад ім малая хатка рыбака. // I было, як неба, возера шырокое, // Шумела там заўсёды асака* (М. Танк).

Як паказала даследаванне, найбольш значнымі фактарамі рэпрэзентацыі камунікатыўнай функцыі выступае тэндэнцыя да эканамічнасці і дыстынктнасць выказвання. Эканамічнасць выказвання прадуцыруе функцыянованне значнай колькасці няпоўных і эліптычных канструкцый, якія ўжываюцца ў функцыі канстатываў. Падобныя з'явы выкліканы, як правіла, тэндэнцыяй тэкстаў да дыялагічнасці, стварэння эфекта адваротнай сувязі, рэалізацыі экспрэсіўнага патэнцыялу сінтаксічных адзінак. Пропуск і замяшчэнне – дзве асноўныя тэндэнцыі, якія вызначаюць структурна-сінтаксічную тыпалогію няпоўных і эліптычных канструкцый – іх будову, сэнсавае напаўненне і спосабы ўзнаўлення апушчанага кампанента. Дыстынктнасць выказвання таксама вызначае функцыянованне значнай колькасці структурна-сінтаксічных мадыфікацый – парцэляцыі і сегментацыі і іх структурных разнавіднасцей. Асобныя сегменты маўлення харектарызуюцца выдзяленнем пэўнай інфармацыі, а значыць і яе актуалізацыяй. Відавы клас названых канструкцый дастаткова разнастайны – гэта ўсе функцыянальныя тыпы членаў сказа, частак даданага сказа і цэласныя тэкставыя сегменты. Падобныя аперацыі надаюць інфармацыйную дакладнасць і лаканічнасць паведамленню або яго фрагменту.

## ЛІТАРАТУРА

1. Harma J. Sur l'omission du verbe et sa recuperabilité en français // Actes du 9e Congrès des romanistes scandinaves, Helsinki, 13–17 aout 1984. – Helsinki, 1986. – Р. 135–146.
2. Грудева Е. В. Избыточность и эллипсис в русском письменном тексте. – Череповец : Черепов. гос. ун-т, 2007. – 251 с.

3. Шабанова Т. Д. Предложение и его лимитативные модели : учеб. пособие к спецкурсу. – М. : Моск. гос. пед. ин-т, 1985. – 82 с.
4. Carlson K. Paralelism and prosody in the processing of ellipsis sentences. – New York ; London : Routledge, 2002. – 227 p.
5. Лекант П. А. К проблеме неполных предложений в русском языке // Учен. зап. – М., 1963. – Т. 139, вып. 9 : Русский язык и литература. – С. 43–49
6. Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. – М. : Наука, 1982. – 368 с.
7. Vychodilová Z., Zimek R. Elipsa jako jeden ze způsobu neexpliciního vyjadřování obsahových prvků v jazyce. – Olomouc : [s.n.], 1988. – 231 s.
8. Колосова Т. А. Русские сложные предложения асимметричной структуры. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1980. – 164 с.
9. Hausperger B. Schprachökonomie in Grammatik und Pragmatik : die Ellipse. – München : Utz, 2003. – IX, 327 s.
10. Uniszewska A. The nature of linguistic processes determining the applicability of nominalizations applied to strings NP-COP-AP // Glottodidactica. – 2001. – Vol. 29. – P. 139–147.

УДК 811.161.'34

В.П. Русак, д-р філалагічных науок  
(ЦДБКМЛ НАН Беларусі, г. Мінск)

## **МАРФАНАЛАГІЧНЫ ПРЫНЦЫП КЛАСІФІКАЦЫИ НАЗОЎНІКАЎ**

У субстантыўным словазмяненні беларускай мовы шырока прадстаўлены чаргаванні ў зыходзе асноў, якія выклікаюць адразненні словаформ. На іх падставе назоўнікі разбіваюцца на марфаналагічныя класы (МФЛ) скланення, якія вызначаюцца па кансанантнай аснове Н. склону адз. ці мн. (для pl. t.). Вызначаюць 4 тыпы зыходнага варыянту асновы (ЗВА): на цвёрды зычны: *грыб, вясна, гром, балота, цяпло*; на мяккі зычны: *зямля, хвоя, радасць, дзень, край, ішчасце*; на зацвярдзелы зычны: *мяжса, веліч, глуш, дождж, мора, сініца*; на заднеязычныя **г, к, х**: *кніга, воблака, яблык, да��опкі, рэха, гарох* [1, с. 345–375].

Пры правядзенні класіфікацыі па вар’іраванні субстантыўных словаформ, прымяняецца прыём мадэліравання, які дазваляе выявіць заканамернасці суб-стантыўнага словазмянення. Кожная мадэль уключае назоўнікі з аднолькавым размеркаваннем канцавых